

# ДЫЯЛОГІ ПРАЗ ЛАНДШАФТЫ

У Нацыянальной бібліятэцы — «Толькі асабістасе»

## ЛЮБОУ ГАЎРЫЛЮК

Урэйтынгу прафесійных беларускіх фатографаў Уладзімір Парфянок уваходзіць у першую пяцёрку. Выставка ў Нацыянальной бібліятэцы, арганізаваная пры падтрымцы пасольства Грузіі і Народнага банка, — яшчэ адзін крок да сцвярджэння на мясцовым алімпе. Тым больш што ўласны матэрыйял з праекта «Экспедыцыя», які разам з ім здзяйснял і ўжо прадстаўлялі Дзмітрый Кароль, Iгар Пешахонаў, Iгар Саўчанка, Уладзімір паказвае індывидуальна, па-за межамі неабходнага ў творчай калегіяльнасці абагульнення. Так была сформавана серыя «Нівызначаны ландшафт Беларусі», якая ўвайшла ў экспазіцыю «Толькі асабістасе».

## БЕЛАРУСКАЯ ПРАВІНЦЫЯ ЯК ВОБРАЗ...

Вобраз — ён толькі візуальны, або гэта таксама лад жыцця і спосаб мыслення?.. У якой меры прымае ці не прымае гэтыя рэчы фотограф — тэма іншага «толькі асабістага». Пакуль жа драматычнае адчуванне існавання — галоўнае, што аўтар прыўносіць у правінцыйны пейзаж. І робіць гэта наўпрост, без агаворак і выбачэнняў (маўляў, тут у нас няма асаблівай малаяўнічасці — досьць сціпла). Гэту ўнутраную напружаную настройку не саб'еш прастатой сюжэта, чорна белай скучасцю фарбаў, нейтральным святлом.

Там, дзе ёсць магнетызм гістарычных руін, як быццам бы ўсё зразумела. Іх энергетыка адчуваецца фізічна, яе даўно расцягваюць на каменьчыкі і «фоткі» на памяць (пра што, уласна, памяць — пытанне адкрытае).

Але і без высакародных развалін аўтар дасягае драматызму — праз дэталі, мноства неабходных дробязей і, вядома, праўдзівасць інтанцыі.

## МІЖКАДРАВАЯ АДЛЕГЛАСЦЬ — ЧАС, ДАДЗЕНЫ НАМ ДЛЯ РОЗДУМУ

У аснове гэтых фатографій ляжыць канцептуальны падыход: у адрозненне ад камп'ютарных праграм, якія аўтаматычна сшываюць некалькі кадраў у панараму, аўтар пакідае мяжу паміж кадрамі як знак перапынку, неабходнага хвіліннага разважання. І робіць гэта ўручную — часавая паўза і разрыў панарамы і ці маштабу патрэбныя, каб сабраць ўсё ў згустак руху, у агульную прастору перажывання.

У той жа час тры кадры, злучаныя ў адзін малюнак, не могуць не прыцягнуць увагу: погляд па чарзе спыняеца на фрагментах, потым ахоплівае ўсю паслядоўнасць у цэлым — і зноў вяртаецца да кожнага з іх паасобку.

## ПАТРЭБА ЎДЫЯЛОГУ ВЫЗНАЧАЕ АЎТАР, ЯКІ ЖАДАЕ БЫЦЬ ЗРАЗУМЕТЫМ

Баланс паміж экспериментам (асабістым досведам) і вытворчасцю «запатрабаванага прадукту» — пытанне аўтарскага выбару, асабістага і прафесійнага. У гэтым сэнсе нават крызіс стратэгіі можа стаць карысным — калі з яго нараджаецца якасць, якая дае пачатак новаму руху. Калі ж спыніцца на мінулых дасягненнях або на тым, што само ідзе ў руکі, вынік наўрад ці будзе годным.

Але «шчасце ёсць», і пошукуі адораных людзей прыводзяць да поспеху, разумення і прызнання.

Дыялог беларускага і грузінскага аўтараў «Толькі асабістасе», на першы погляд, неадпаведны і не рыфмуецца анік. Але калі зірнуць


на дзве зусім розныя пазіцыі больш уважліва, становіцца відавочна, што дыялог быў неабходны. Для асэнсавання сваёй краіны і празрыстасці свету.

## ГРУЗІНСКІЯ ПЕЙЗАЖЫ


У пэўнай няёмкасці перад ценямі папярэднікаў Арчыл Кікодзэ як быццам разводзіць рукамі: так, вяршыні гор у снезе, так, старожылы, так, даунія звычаі і традыцыіны лад жыцця ў горных сёлах. Усё праўда... Усё хораша... Фатографія документуе чаканыя віды, але гэта не вычарпальнае вяртанне да чаканых кадраў. Уключаючы ў экспазіцыю фатографіі, зробленыя ў розных жанрах, аўтар разрывает аднастайнасць візуальнага ўспрымання. Арчыл Кікодзэ робіць спробу



Уладзімір Парфянок. З серыі «Нівызначаны ландшафт Беларусі». Фота. 2008 — 2010.



Арчыл Кікодзэ. Пастухі. Фота. 2010.



Уладзімір Парфянок. З серыі «Нявызначаны ландшафт Беларусі». Фота. 2008 — 2010.



Арчыл Кікодзэ. Навальніца. Фота. 2008.

адарваць гледача ад стэрэатыпай, нават калі гэта стэрэатыпы добрага стылю і якасці. Наўмысна руйнуючы турыстычны малюнак, фатограф звужае псеўдамагчымасці колеру, мінімалізуе сюжэты, пакідае ў кадры лёгкую чорна-белую графіку.

Таму ўзнікае дваістое адчуванне. З аднаго боку, кіруючыся статуснымі меркаваннямі, куратары фармавалі «дадатную выяву краіны». Утой жа час, твар аўтара, яго пазіцыя праглядаюць скрэзь абмежаванні.

Перад намі — дэрамантызацыя прыемна-га для вока краівіду ў адной асобна ўзятай прасторы 22-га паверха бібліятэкі. Дэрамантызацыя адбываецца паволі і ў цэлым — не-канчаткова. Таму што не толькі краівіды, але і жанравыя сцэны з удзелам звычайных людзей, якія жывуць высока ў гарах, настолькі фактурныя, што робяць уражанне экзатычных. Узнікае нават адчуванне анахранізму, аднолькавай аддаленасці падзеі і ад мінулага, і ад сучаснасці.

Цікава, што абодва фатографы карыстаюцца знакавай сістэмай, створанай да іх:

выявы «прыгажосці» — у храмах і прыродзе; нешматлікія героі часцей за ўсё дзейнічаюць апелюючы да ўласнай ці гістарычнай памяці.

Аўтары разважаюць пра свае родныя краіны, пра гармонію прасторы, але не бачаць яе развіцця, не бачаць сучаснага гарадскога асяроддзя, перспектывы, XXI стагоддзя. Зрэшты, для фатографа, які працуе са знакавай сістэмай такога кшталту, гэта свайго рода тэст: можна запазычыць толькі вонкавую абалонку, а зымітаваць унутранае напаўненне немагчыма. І калі напоўніць схему няма чым, дасведчаны глядач гэта адразу адчуе.

Вельмі важна, што Арчыл Кікодзэ — не толькі фатограф, але і пісьменнік, этнолаг. У Беларусі яго літаратурная творчасць прадстаўлена ў часопісе «Маналог» аповедам «Развітанне» (2010).


■ ■ ■

Што дае гледачу аб'яднанне такіх розных серый у адзін праект? Разуменне асобнасці, асаблівасці нашых краін. Магчымасць уба-

чыць розную аўтарскую стылістыку. Калі наш досвед, а так і адбываецца ў сучаснай фатаграфії, сканцэнтраваны ў сферы тэхнологій, то тут важныя падыходы да кантэнту, да эмацыйнага і інтэлектуальнага насычэння серый.

Спалучэнне неспалучальнага — велічных ландшафтаў аднаго рэгіёна і канцэптуальных ператварэнняў зусім іншых краівідаў — нараджае адчуванне палярнасці. У рамках адной экспазіцыі гэта дзівіць, здаецца нерэальным. Ці атрымліваецца фатаграфічнае даследаванне? Хутчэй так, але гэта занадта церпкі напой, і прыцягвае ён аматараў не манатонных, не аднамерных уяўленняў пра свет.

Думаю, падобныя дуэты (біномы) маглі быць цэлай серыяй асобных праектаў у Мінску. Уесь пафас і стратэгія такіх праектаў складаліся бы тым, каб «не сшываць» выказванні, не выраўноўваць стылістыку, а паказаць беларускай публіцы нас саміх абсолютна па-іншаму, але ў адным візуальным шэрагу з іншымі краінамі. Бо галоўны сродак тут — мастацтва сучаснай фатаграфіі, а не ілюстрацыі дасягненню народнай гаспадаркі. ▲



Арчыл Кікодзэ. Гара Ушба. Фота. 2008.